

НК//НН03  
7:3.1

Пролетары ўсіх краёў, злучайтесь!

# Савецкая БЕЛАРУСЬ

ВЫДАННЯ РЭУКОМУ СОЦЫЯЛІСТЫЧНОЙ САВЕЦКАЙ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСІ. № 67 (77). Аўторак, 23-га лістапада 1920 г.

## У чым наша падеда?

Менскі пролетарыят скажаў сваё слова. Важкае і абдуманае. Ў поўным разуменіі важнасці сваей настановы, свайго галасавання.

Менскія рабочыя чутка адгукнуліся на прызы да выбараў у Савет. Яны на поўнілі залі выбарных сходаў гучным зацікаўленым натаўпам.

Уважна чытаюцца інструкцыі выбараў, перачытаюцца і забезварваючыя пункты наказу дэпутатам, запрапанованага комуністамі.

Пакуль прайшлі ўжо выбары ў професіянальных саюзах друкароў, будаўнічых рабочых, работнікаў сувязі, комунальных работнікаў.

І ўсёды эдзін і той самы выгляд. Усёды вялікае запікаўленыне да выбараў, ўсёды гарачыя спрэчкі на тэму аб задачах Савету.

У спрэчках выяўляецца пазыцыя, занятая комуністамі, і спроба знайсці і вызначыць свае пазыцыі са стараны Бунда і Поалей—Цыон.

І ў рэзультате падчас бурных спрэчак рабочая маса ўсёды выбірае комуністамі і спачуваючых комуністамі. Выбірае свободна, выбірае аграмаднай большасцю.

Дагэтуль не прайшлі віднейшыя прадстаўнікі партыі Бунда, на гледзячы на ўпартасць іх агітатыў.

Дзеля чаго гэтак ёсьць?

Чаму рабочая маса-наогул галодная і халодная ў цяжкіе дні разрухі, парою жалячаяся на Савецкую Уладу і авбіняючая кіруючую комуністычную партыю ў тым, у чым яна найменш вінавата—у разрусе, якая з'яўляецца рэзультатам чиста надворных стыхійных абставін. Чаму гэта маса дружна і аднадушна галасуе за сьпісак комуністаў?

А дэслі таго, што щырай сваей працай комуністы даказалі, што яны запраўды здолыны кіраваць краем.

А здолыны яны ўпраўляць краем таму, што апіраюцца на съядомых рабочых, якіх уносяць у свае сышскі, на лічачыся з іх партыйнасцю.

І на прадвыбарных сходах менскія рабочыя пераканаліся на свае вочы, што німа нечагасць асобнага паміж Савецкай Уладай і рабочай масай, што Савецкая улада і рабочыя—гэта адно і тое са мае.

Вітаючы высокую съядомасць менскага пролетарыяту, сказаўшага сваё магутнае рабочае слова, мы чакаем, што і далейшы працяг выбараў дасць добрые скуткі нашай пролетарскай съядомасці, моцы, гатоўнасці далей вясці нашу сацыяльную барацьбу ў надзеі на пэўную падеду комунізма на ўсім съвеце.

В. Ахрамовіч.

Адрэс рэдакцыі і адміністрацыі:

Менск, Рог Губэрнатарскай і Падгорнай вул. Д. Свініцкага, кв. 20.

## Абарона Савецкіх Рэспублік.

Весткі з фронту за 19 лістапада.

### Захадні фронт.

У Мазырскай ваколіцы наша наступленне ўспехна разъвіваецца, прычым намі занята мястэчка Калінкавічы; захоплены палонные і іншыя здабычы.

У Рэчыцкім раёне наступленне прад'юніка на Речицу намі адбіта. Праціўнік адхадзіць у паўдзённа-захаднім кірунку.

### Паўдзённа-захадні фронт.

У кірунку Карабсьцень—Мазыр нашы часцы занялі ст. „Славачну“ і пераправіліся праз рэчку Славачну.

Паўночна-захаднай Оўруча наша наступленне вядзеца далей.

У Праскураўскім кірунку ў раёне Дзяражні вядзеца бой. Захаднай нашы часцы, разьбішы зноў праціўніка, занялі рад пунктаў у 12—25 вярстох паўдзённа-ўсходній і паўдзённай Праскурава, прычым наша конніца і пяхота, па дапаўніцельных вестках, уварвалася ў горад Праскураў, дзе вядзеца пяпер бой.

У бойках паўдзённа-ўсходнай Праскурава намі часткай разьбіты, часткай узяты ў палон 1-ы Каўкаскі кавалерыйскі полк прад'юніка.

### Паўдзённы фронт.

У Керчынскім кірунку, па дапаўніцельных вестках, у гор. Керчы захоплена 18.000 палонных, больш 9.000 страявых коняў, бранявы дэвізён з аблугаю ў складзе 15 бранямашын, 14 грузавых і 18 лёгкіх самаходаў і шмат гармат, кулямётаў. У гавані захоплена 4 парагоды праціўніка.

Ваенком Палявога Штабу Данішэўскі.

Весткі з фронту за 20 лістапада.

### Захадні фронт.

У Мазырскім раёне нашы часцы фарсіравалі Прыпяць і вядуць бітву за Мазыр.

У Рэчыцкім раёне нашы часцы адбіўшы наступ цясняць прад'юніка на Прыпяць. У бітвах ад 10-па 13 узята 1400 палонных балахоўцаў, 40 афіцэраў, 32 кулямёты, 2 гарматы, шмат стрэльбаў, абоўзу.

У кірунку Карабсьцень—Мазыр адбываюцца бітвы з пераменным успехам.

### Паўдзённы фронт.

У Крыме спакойна. Ідзе далей рэгістрацыя палонных, падлік здабыткаў.

Ваенком Палявога Штабу Данішэўскі.

## За мір з Расеяй.

„Савет чыннасці“ выпусціў маніхвэст да правінцыяльных саветаў і рабочых саюзаў, у якім гаворыцца, што ангельскім рабочым патребні на толькі гандаль з Расеяй, але

поўны мір з ёю. Маніхвэст прадлісвае ўсім мясцовым „Саветам чыннасці“ наладжываць па ўсім краю спацыяльные мітынгі дзеля пропаганды поўнага міру з Расеяй.

## Думкі аб працунаій весцы.

Спаков веку працеваў мужык на Беларусі. Яго працу ведалі і ведаюць добра ўсе суседай і на суседаі. Яшчэ ў часы паншчыны добра ведаў гэта беларускі пан, каторы купляў беларускага мужыка „на отвод”, садзіў яго ў свеге маёнткі Тамбоўчыны, Пензеншчыны і г. д. Ён рабіў тагіе „отводы” дзеля таго, што мужык з Беларусі працеваў, як вол і буй цірлів і вынаслівы так сама, як вол. Добра ведалі працу беларускага мужыка ўсямкі падрадчыкі, каторым патрэбна было набіць свае дзюравыя кімані пры дапамозе чужой працы; як толькі трэба было рабіць паяжную працу, напрыклад, вясіці землянне, ці балотныя работы, яны клікалі да працы нашага мужыка, бо ён вытраманы працаунік. Ведала і ведае працу беларуса далёкая капиталістичная пані Амерыка, каторая для цяжкіх і брудных работай карыстае з працы беларускага мужыка: што яму ні дай, ён юць і намалу, але ўсе зробіць. Ведаў сваю працу ўрэшце і сам беларус. На ведаў толькі ён аднаго: чаму ён не багаця ад свайх працы. Усе багацеюць, багаця пышны пан, багаця кулак з тоўстай кішэнняю і брухам, багаця чужаземны капиталіст, толькі ён беларускі працаунік — голы як бац. Так ішлі гады і вякі. Цяжкае жыццё было добрым настаўнікам. Яно з году

у год адчыняла вочы цёму наому работніку і зараз беларуская працунаія вёска глядзіць на жыццё широка адчыненымі вачымі, добра разумеючы сугнасьць жыцця. Бяз школы, бяз кніжкі даведалася яна, што нельга працеваць на эксплётатарапана, кулака і капиталіста; што на трэба даваць політычнай улады таму, хто сам не працуе, а жыве чужою працу. І зынклі паны, зынклі дармаеды, капітаваўся аб гэтым працунаі народ беларускі; зынклі, як дым, як нейкай смуга. Бо даведаўшыся аб працунаі праудзе, падняўся работнік, падняўся гаротнік, распрастаў сагнутыя плечы і скінуў з іх сваіх векавечных ворагаў і эксплётатарапаў. І німа іх зараз на Савецкай Беларусі. І на будзе.

На будзе затым, што ў гісторыі яня бывае ходу ўзад. Хто папрабаваў ходзіць раз жыцьця да бяз эксплётатарапаў, той ужо ніколі на будзе працеваць на іх. Хто ходзіць раз забудаваў у сваій старочыні работніцца сялянскую савецкую ўладу, той ужо на дасць пану гатай ўлады ў руках. Ходу ўзад яня бывае. Няхай гэта работніцца сялянская ўлада і не без аблізак, няхай яна яшчэ і не паучылася до бра як кіраваць, але яна працунаія ўлада; пры ён яна ў жыццю мейсца для паноў і дармаедаў. Пройдзе месяц, пройдзе год, паразумнея пра-

цоўны народ, паразумнея і працунаія ўлада Саветаў, якія складаецца з прадстаўнікоў гэтага забітага працунаія люду. Рашучым і жывім крокам пойдзе яна ўперад і ўперад далейшай будучыні, а разам з ёю, падтрымліваючы яе на сваіх магутных плечах, пойдзе і працунаі народ Беларусі каваць сваю вольную, лепшую долю. І ніколі больш на будзе ў нашай работніцка сялянскай Савецкай Беларусі дармаеда пана; яня будзе прыгону, яня будзе эксплётатарапаў. Цяжкім неімі сном будзе здавацца гаротнае мінулае, бліскучаю зоркаю будзе асьвечана дарога ў царства супольнай брацкай працы і брацкага жыцця.

У. I.

&lt;&gt;&gt;

### Польска-Літоўская спрэчка.

14-га лістапада. У кірунку Нова-Аляксандраўск літоўца, перайшоўшы ў наступленіе, выбілі працунаіка з мястэчка Салокі.

15-га лістапада. Пад'ехаўши да Кранача польскі брані-поезд абстрэльваў літоўскіе пазыцыі ля Лейпциг. Адначасна пачынала наступленіе і польская пяхота. Наступленіе было адбіта артылерыйскім і кулямётным агнём. Брані-поезд прымушан быў адступіць. Буйніе сілы працунаіка атакавалі літоўскіе пазыцыі на лініі Кеймінг—Скітэры—Оліново—Таўкель—Керково—Гедройцы, прычым ім чісова удалося заняць Сонтак, але хутка яны былі адбіты.

Бунт у войску Жэліхоўскага.

Рыжскія газеты падцівар-джаюць весткі аб бунтах, якія адбываюцца ў войску Жэліхоўскага. Адна з польскіх часціц, якія ўна прыбыўшы з Варшавы, а гэта сама ма-білізаваны ў занятых Жэліхоўскім ваколіцах адмовіліся ісці ў наступленіе. Газеты тлумачуц гэтым фактам ма-руднасць наступленія Жэліхоўскага. З другога боку ёсць весткі, што літоўская армія ў апошнія дні задае арміі Жэліхоўскага значныя ўдары.

### Няўдачы Жэліхоўскага.

Па паведамленіі з Эйдкунена, становішча ў Літве палепшилася, дзякуючы ўспехам рускай працы Урангэ-ля, Пятлюра, і Балаховіча. Ўсё павялічваючыся націк на беларускім фронце, мае ўплыў гэтак сама і на Жэліхоўскага.

### Новая авантюра.

#### Новая авантюра.

У Восточной Сілезіі з кожным днём узмацняюцца трывожныя весткі аб маючым быць уступленіі палякоў на гэтую тэрыторыю, па прыкладу Вільні. Нямецкім урадам адрыманы весткі аб гуртаваныі палякамі значных узброенных сіл на граніцы. Дзеля гэтага нямецкае правительства даручыла сваім паслам у Парыжы, Лёндане і Рыме звярнуць увагу Антанты на чыннасці Польшчы, пагражаячы Нямеччыне.

## Поп Дзярылоб. Народная байка.

(Гл. № 66.—76.)

Гэта было на Пястроуку. Сымон выгнаў кароуку на заутра да съвету. Да рэчкі да гэтай, Каб вьевежай расінкай Адхаліць жывінку, Бо яна у яго хірэла, Мадзела, Нядауна ацялілася і слаба даілася. Дык вось мае браткі, Падылошоў ён да кладкі, Зірнуу у вадзіцу і пачау дзівіца. Зірнуу раз—і назад, Спужауся, яя рад; Ня верыць вачом, Ня верыць глуздом. Здаецца, што сыніць — З вады маці божа глядзіць.

Ушыннуу Сымон сябе занос, За бараду сябе патрос — Баліцы! Значыць — на съпіць Божанька, што тут рабіць? Абрэз у вадзе зіхациць Г вось мой Сымон Падняу крык-стон. Адгалоскі Каціліс да вёскі. Людзі наляцелі І чуд паглядзелі. Папа пазволі, Гармідар паднямі. Званы званілі, Ваколіцу будзілі. Поп пры вялікай грамадзе Служыу набажэнства на вадзе.

Прайшло колькі год. Збудавау тут народ Царкоу вялізарную, Светазарную.

Прыходзілі калекі На лекі. Приходзілі маліца, Дзівіца, Гарэлку піць Адзін аднаго біць І бога хваліць За гэткага пана, За карчмара, Што тут карчму збудаваў І гарэлку прадаваў. Гасцінцы наслі Цабрами, Мяшкамі, У кішэнях, У жменях, На плячох, Як хто мог, Прыходзілі з палатном, З дабром. Прыносілі гроши, сала, Кур ня-мала, Бо і да бога Без падарункаў ні з парогу.

А ўсё гэта поп Дзярылоб Згроб. Збудаваў сабе ён палацы

ад поту ад працы Батрацкіх грамад. Быў ён рад, Што дурняй ёсьць шмат, Якіх можна за насы цягць І кроў іх смактаць, Бе веруць у цуды, У розные прыблуды, І ёсьць іх усюды. Вось і байцы канец, А вам, людзям добрым, вянец Ня верце папом, Ксяндзом, Карчмаром, Багом. Працуице, Маэгуйце. Розным чуднікам, Паскуднікам, Кулакам, Гультайм Сынце па карку паленам, Каленам, З нашага краю іх выканайце І венікам падмятайце, Каб не дымілі неба, Каб не павалі хлеба. Тады зажывеш вальготна, Мужык гаротны. Святагор. (Канец).

## Настаніцтва і выбары у гардзкі Савет.

Вымазаўшыся ў сажу, труда ад яе ачысціца. Выгадаўшыся ў варунках старога, цэрскага ўкладу жыцьця, так сама трудна з ім пакончыць і ісці новым шляхам пад штандарам працы. Адтрымаўши такую-сякую адукацию, далёкую ад патрэбнага жыцьця, усмактаўши з млекам маткі атруту эксплётатараў працеўнага народу, настанік, апнуўшыся ў школе, сядзеўшы вады і ніжэй травы, бо за кожным яго крокам вельмі добра сачыў і поп, і ўраднік і свой сусед кулак. Вучыць дзяцей чытаць, пісаць і хічыць, вот тые мэты, якіе стаялі перад настанікамі і ад якіх ён ія мог ін ў якім разе адыйсьці. Рабіць што небудзь даеля палепшанья свайго жыцьця і жыцьця той гаротнай бедната, дзяцей якой ён вічні, ён ія меў права.

За адно слова прауды клюдзём, яго акружоючым, ён рыхкаў куском горкага свайго хлеба, турмою, выенляю ў Сыбір. Пільна глядзеяла начальства за тым, якую книжку чытае настанік, якую выпісывае газету, як ходзіць у царкву, што есьць у посні дзень.

Жыцьцё пад вечнаю апекою багацяй, ўладу маючых, стварыла тып настаніка не сяўца разумнага, добра га, вечнага, не съядомага працаўніка ў грамадзянскім і політычным кірунку. Гэта была машына, якая зраньня да вечара, зігратку дакацца дзён сваіх ішала так, як гэтага хацелі эксплётатары ўсяго працеўнага чалавецтва.

У сясьветная імп'рыялістичная вайна адчыніла вочы, спаўшых сталецьмі, гаротных бедакой: гардзкага работніка і сялянскага мужчына. Адчыніўшы вочы і ўбачніўшы вялікую сацыяльную несправядлівасць, сярод якой прыходзілася жыць, гэта працеўнага бедната магутна рукою скінула з свайго карку дармаедаў і ўзяла ўладу ў свае руки. Нарадзілася такім чынам пролетарская рэвалюцыя. Разам з ёю з'явілася вялікаямагчымясць працаўца на карысць сваю і сабе падобным гаротнікам.

Здавалася, што з гэтай гісторычнай часіны настаніцтва вылязе з сваіх нораў на белы сьвет, разагне сваю сьпіну, высака падыме галаву і шчыра возьмезца за працу, якая паўсталла перад кожным съядомом грамадзянінам.

Прайшло з гады. І што ж мы бачым? Настаніцтва ў агульной масе ня толькі ні ўзялося за грамадзянскую політычную працу, але нават не захацела ёю зацікавіцца. Вялікая барацьба паміж мужком і панам, рабочым і храбрым так застрашила настаніцтва, што яно да гэтага часу нікі не можа внявіць сваіх акрэсьленых адносін да буржуазіі і пролетарыяту.

„Лепш сядзець у сваім цёмным і халодным кутку і чашаць канца бойкі“, вот патаемные думкі вялікай часткі яго.

З якімі думкамі сустрасячая гэтая частка настаніцтва выбары ў Гардзкі Савет, з гады Рэвалюцыі мала чаму навучылі вучаных людзей і яны сустрэнуть выбары мала падгатаванымі. Заувесь час істнаваньня Савецкай улады яны не змаглі збу-

даваць моцнай професіянальнай арганізацыі, дзеля чаго яна маюць строга акрэсьлянага пляну сваёй грамадзянской і політычнай працы.

Як ні цяжка жывеца, але трэба самім узяцца за палепшанье жыцьця. Годзе енку і жальбы! Годзе шэптаў на вока свайму суседу! Параўнаніца за працу ня толькі сярод дзяцей! Змучаны, гаротны народ чакае вас. Прараца для яго дарма не загіне: яна вывядзе яго ў тым ліку і вас саміх з таго заняпаду, ў якім дзякуючы бязмернай вайне працы з капиталам приходзіцца жыць. Больш арганізованасці, больш сацыяльной съядомасці, больш зацікаўленасці ў політычных і грамадзянскіх спраўах. Тады чорные воблакі, навіснуўшы над намі, хутчэй развеюцца, хутчэй выгляне слонца новага свабоднага жыцьця.

Сыціпан.

## Гандаль з заграніцай.

У ангельскім габінэце міністраў.

На апошнім пасяджэнні габінэту міністраў, разглядаўся вядомы праект згоды ў справе аднаўлення гандлёвых зносін з Сав. Расеяй.

Зменены галоўным чынам справы рэгуляванья ававязковасці Савецкага правіцельства ў адносінах да прыватных асоб і ангельскіх фірмаў на агульную суму 421 мільён фунтаў, якіе паводлуг тлумачэння Красіна, якіе прызначаны Савецкім ўрадам. Сярод члену габінэту яшчэ не дайшлі да згоды ў справе даваенных даўгой, галоўным чынам аб пазыках, дадзеных Расеі за час вайны.

Трэба спадзявацца, што прыдуць да згоды, пасля чаго Савецкі ўрад мог бы запрапанаваць скліканье мірнай нарады ў Лёндане.

З Хорсі паведамляюць, што аб ангельска-расейскай гандлёвой згодзе яшчэ раз разглядаўся ангельскім габінэтам. Пасяджэнні ў гэтай справе нібы маюць адбывацца, штодня да пэўнага вырашэння гэтага пытання.

З Рыму паведамляюць, што старшыня італьянскіх міністраў Джіоліты ў гутарцы з супрацеўнікам Нью-Ёркскай газэты заяўлі, што ён мала спадзявацца на магчымасць пачаць політычны перагаворы з Сав. Расеяй, але лічыць магчымым гандлёвые зносіны. Італія зрабіла першыя крокі дзеля аднаўлення гандлю з

Расеяй. Што тычыцца расейскага ўраду, дык гэта яго ўнутраная справа.

### Аб аднаўленыні зносін.

18-га лістапада ў парлямэнце Лейд-Джордж заяўлі, што габінэт міністраў пастанавіў правесці ў жыцьцё ліпненскіе пастановы аб аднаўленні гандлёвых зносін з Расеяй і выскажаў надзею, што ўмовы аб гэтых зносінах у канчатковай форме будуць прадстаўлены расейскаму праціцельству ў найбліжэйшыя дні

### На першадні вырашэння.

Пытанье аб ангельска-расейскай гандлёвой згодзе зноў аргаварвалася ангельскім габінэтам. Перадаюць, што пасяджэнні габінэту будуць адбывацца штодня, пакуль гэтае пытанье ня будзе вырашана. Газэты спадзяюцца, што вырашэнне правіцельства аб аднаўленні гандлёвых зносін з Расеяй адбудзеца хутка, бо як відаць ад Расеі будуць адтрыманы парукі на тое, што яна ўхіліць тые перашкоды, на якіх ўказавалі ангельскіе міністры.

### Аб гандлю Скандинавіі з Расеяй.

Датская газэта „Фінансі-дондэ“ піша, што варожые зносіны Англіі і Францыі да жаданьня Скандинавіі, якія хутчэй распачаць гандль

вые зносіны з Расеяй, па няволе наводзяць думку, што прааганізація проці Савецкай Расеі, якая вядзеца ў гэтых краёх, разлічана галоўным чынам на тое, каб адстрапыць усе іншыя дэяржавы ад расейскага рынку, які Англія і Францыя хочуць монополізаваць. Усюды, дзе расейскіе політычныя дзеячы выступаюць у зносінах з заграніцай, яны прыпамінаюць камісараў французскай рэвалюцыі. Розумам і адукаций яны нікому ня ўступаюць.

«»

## Савецкая Расея і Літва.

Аб правядзеніні ў жыцьцё мірнага дагавору.

Літоўскі габінэт на пасяджэнні 15-га лістапада пастанавіў арганізація камісію па правядзеніні ў жыцьцё мірнага дагавору з Расеяй. Старшыню гэтай камісіі мае быць Калкетас.

«»

## Па Беларусі.

У Барысаўшчыне.

Губ. Проф. Саюзам Сельскай і лясной гаспадаркі праца ў павеце цяпер болей меней наладжана.

У ключавых прауленых разасланы анкеты, рэгістрацыйніе карты і членскія книжкі.

Па майніках Барысаўшчыны арганізуцца рабочыя камітэты, школы, хаты-чытальні і іншыя.

М. В. оў.

Мітынг ў вёсцы.

14-га лістапада ў Астравыцкай воласці Менскага павету адбыўся мітынг на тему аб сучасным моманце і аб харчовай раскладцы. На гэтым мітынзе прысутнічала 220 сялян. Выступаў прыбыўшы з гораду таварыш. Пастаноўлена выпаўніць 25% раскладку.

Прывезеная літаратура была ахвотна разабрана сялянамі.

Н. В.

Гутарка з сялянамі.

У Хаценчыцкай воласці Менскага павету, ў дзень Акціябрскай гадаўшчыны, 7-га лістапада, былі наладжаны 9 вёскі гутаркі з сялянамі, кабетамі і моладзьдзю. Сяляне былі вельмі здаволены прыездам таварыша з гораду, праслі часцей у іх бывалы. Літаратура расхватвалася сялянамі з боем.

Н. В.

## На Менску.

Курсы дашкольнага выхавання.

1 га сінечня ў Менску адчыніцца трохмесячныя курсы па дашкольнаму выхаванню. Курсы разлічаны на 75 слухачоў прынесьджых з вёскі і мясоцовых дэлегатаў: ад Жаночага аддзелу Ц. Б. Компарты Беларусі—5 чал., Губ. Сав. Профсаюза—5 чал., Комсамолу—5 чал., Комбунда—5 чал. дзіцячых ламоў і садоў—16 чал. Для вольнага прыёму засталася 14 вакансій. Слухачы павінны мець асьвету на іншай быўшай вышэйшай пачатковай школы і патрэбную педагогічную падгатоўку. Пасканчэнні курсаў слухачы знаходзяцца ў распараджэнні Кампрыосу адзін год.

Запіс жадаючых прымаецца штодня ў памяшканні Кампрыоса (Скобелеўская, д. б. Ахріеўскі). При курсах арганізуюцца нацыянальные сектцы: беларуская, жыдоўская і польская.

### Справа Менскага Університету.

Універсітатская дэлегація, якая мела ехань ў Москву дзеля пераговораў з Москouskай Унів. дэлегаціяй аб найхутчэйшым адчыненні університету ў Менску, цяпер прыймае крокі, каб маскоўская камісія сама прыехала ў Менск.

Тады магчыма, што пасля абসъедавання становішча на месцы, бел. університет будзе адчынены да новага году.

### Рабочы факультэт.

Пры менскім університетце мае быць адчынены рабочы факультэт

### Навучанье бязграматных.

Пры Камісарыяце Асьветы з'ярганізавана камісія па навучанью бязграматных у Менску і па ўсёй Беларусі.

Хутка пачынца рэгістрацыі бязграматных ад 8 да 50 гадоў пры дамовыя камітэты. Ужо запісываюцца настаўнікі на вячэрніе курсы дзеля гэтай мэты.

### Выбары ў Савет.

20-га лістапада на выбарах «райшлі адны комуністы».

а) Ад саюзу будаўніцкіх рабочых—23 члены і 10 кандыдатаў.  
б) Ад Саюзу «Ігла»—13 члену і 5 кандыдатаў;  
в) Ад дрававыробчнікаў—5 чл. і 4 кандыдатаў.

На выбарах адбываюцца барацьба двух партый—комуністаў і бундаўцаў.

### Трудавая павіннасць.

Праз тыдзень мае быць праведзена трудавая павіннасць па ўсей Беларусі.

Усе грамадзяне—мужчыны 18—50 гадоў і жабеты 18—40 г. не маючы піктай Савецкай пасады і не зарэгістраваныя на біржы працы будуть лічыцца злоснымі дэзэртырамі працы.

### Пачтова тэлеграфная сувязь.

Хутка мае быць наладжана пачтова-тэлеграфная сувязь з Гуменінам.

### Ахвяры польской акупацыі.

Ц. Б. Комун. Парты Беларусі начала рэгістраваць усіх грамадзян, якія сядзялі ў Менскай турме за політычныя дзеі при польской акупацыі.

### Газа.

Як мы даведаліся, запас усей газы на Беларусі цяпер усяго толькі 800 пуд. Дзеля гэтага ўстановам выдаецца газа лакуль што па-троху.

Ужо больш месяца, як чакаюць транспарта з газай з Царыцына.

### Праца землябудаўніцкай камісіі.

Землебудаўніцкая камісія пры камісарыяце земляробства пачынае рэяльную працу ў справе правядзення ў жыццё зямельнага закона. Цэлы кадр каморнікаў камандзіруеца да дзяржаўной беларуска-польской граніцы і так сама ва ўсе паветы Беларусі для раздзелу зямлі на участкі.

Камісія яшчэ мае апрацаваць зямельны статут на падставі аналігічнага статуту Р. Ф. С. С. Р.

### У Бел. Адз. дзярж. літвыдавецтва.

Бел. Адз. літвыдавецтва пачынае друкаваць школьніе падручнікі на беларускай мове. Гэтымі днёмі выйдзе з друку на беларускай мове арытметыка Цыгельштадт.

### Сярод чыгуначнікаў.

Сыпелым чынам ідзець наладжыванье справы на чыгуначнікамі. Усім чыгуначнікамі запропанавана рэгістравацца з 15-га лістапада, пасля чаго будуть арганізаваныя падлежащыя аддзелы.

### Хвароба рагатай жывёлы.

Ветэрынары Пададдасел Камісарыяты Земліробства адрымаў з Барысаўскага і Гоменскага паветаў пэўныя весткі аб новых хваробах рагатай жывёлы.

Крокі прыці гэтага прыймаюцца тэрміновым чынам.

## Уважайце разумна сялянскіе фурманкі.

Беларуская вёска вельмі зруйнавана, дзякуючы безпрастанныму фронту і пастаянных бітваў у нашым краю ад пачатку вайны да апошняга часу.

Цяпер Савецкая ўлада патрабуе фурманкі і сяляне, ведаючы гэта, даюць апошніх копікай. Адтрымаючы фурманкі, Савецкіе ўстановы павінны іх карыстаць ашчадна, прадуктыўна і разумна. А то вымагаюць усёды фурманкі з навызначанай воласцю, і каля селянін прыезжаете ў горад за 20—30 вёрст, яго ад-

праўляюць у ту ж воласць, скучы ён прыехаў па дровы. Сяляне гэтым нездаволены.

Треба на гэту сіраву звяртаць большую увагу.

Н. Волаў.

## Паведамлењне.

16 лістапада г. г. у ваколішчы Радашкавіцкай вол. вёскі Жукі страчаны: круглая пячаць, бляказы, штами і спрэвы, Радашкавіцкага Валаснога Рэукому, Вілейскага павету. На лічыць іх зараднымі. А хто іх знайдзе павінен пад страхам адпаведнасці ваенна-рэвалюцыйнага часу падаць іх у Менскі павятовы рэком. Вагадзельная, 11.

## Прыказ № 118

Ваенна-рэвалюцыйнага Камітэту С. С. Р. Беларусі.

Дзеля выпаўненія дэкрэту Савету Нар. Камісараў ад 26 сінечня 1919 г. аб агульным выдаленіі бязграматніц прыказываю:

1. Зрабіць у чоты бязграматнага і малаграматнага насельніцтва М. Менску ў веку ад 8 да 50 гадоў.

Увага: у чоту не належаць дзеци, якія знаходзяцца ў школах.

2. Спісаць няграматнае і малаграматнае насельніцтва павінны старшыні дамавых камітэтаў. Яны маюць за абавязак:

а) з 24 па 27 лістапада ў сваіх раёнах міліцы ўчотнай камісіі па ліквідацыі бязграматнасці адтрымальці блякі ўчотнай ведамасці;

б) з 27 па 30 лістапада ведамасці павінны быць заўгнены патрэбнымі весткамі, узмацованы подпісю рэгістратора і зьвернены ў камісію.

3. Старшыні дамавых камітэтаў павінны пры адтрыманні ўчотных блякіў азнаёміцца з інструкцыямі перасоці.

Усім установам і грамадзянам прапануецца падтрымліваць і дапамагчы рэгістраторам.

Вінаваты ў невыпавненіі прыказу, або ў падачы фальшивых вестак будуть заразжацца карацца па ўсей строгасці рэвалюцыйнага часу.

Старшыня Ваенна-Рэв. Камітэту  
С. С. Р. Б. А. Чэрвякоў.

Замяняючы Кам. Асьветы С. С. Р. Б. Мароз.

Кір. Політасьветай Земец.

## Прыказ

Ваенна-Рэв. Камітэту С. С. Р. Б.

Дзеля правядзенія па ўсей тэрыторыі Беларусі агульнага выдаленія бязграматнасці і дзеля патрэбнасці далучэнія да гэтага культурных сіл краю, аўсяляючы ўсіх школьніх работнікаў мобілізаванымі, і адзін з іх на мае права адмовіцца ад вячэрніх заняццяў у школе граматы з дарослымі. Назначэнні работнікаў на месцы робіцца Політасьветай Камасьветы.

Старшыня Ваенна-Рэв. Камітэту С. С. Р. Б. А. Чэрвякоў

Замяняючы Кам. Асьветы С. С. Р. Б. Мароз.

Зав. Політасьветай Н. Земец.